

24-га лістапада -- РЭСПУБЛІКАНСКІ РЭФЕРЭНДУМ.

ПРЫМЕМ У ІМ АКТЫЎНЫ ЎДЗЕЛ, ЗРОБІМ СВОЙ ВЫБАР!

ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ



# Гомельскі універсітэт

№ 16 (917) АЎТОРАК, 12 лістапада 1996 г.

Газета заснавана  
ў верасні 1969 года

Выходзіць два разы  
ў месяц

Цена дагаворная

## СА СТУДЕНТАМІ СУСТРЭУСЯ РЭКТАР

### НОВЫ АБАРОНЦА

у Міністэрстве юстыцыі Рэспублікі Беларусь зарэгістравана новае грамадскае аб'яднанне -- Беларускі студэнцкі саюз, у які ўваходзяць студэнты дзяржаўных і камерцыйных вышэйших навучальных устаноў.

У пасведчанні аб рэгістрацыі мэта ўказана коратка і выразна: ажыццяўленне дзейнасці, накіраванай на абарону інтарэсаў студэнтаў. На практицы -- гэта распрацоўка розных маладзёжных пра-gram, далучэнне студэнтаў да практичнай работы, аказанне матэрыяльнай дапамогі тым, хто мае патрэбу, працаўлад-каванне выпускнікоў.

На працягу трох дзён, 22-23 кастрычніка, па асабістай ініцыятыве рэктар нашага універсітэта член-карэспандэнт АН Беларусі, акаадэмік Беларускай акаадэміі адукацыі Л.А.Шамяткоў сустракаўся ў актавай зале пачаргоўна са студэнтамі філалагічнага і эканамічнага факультэтаў, слухачамі падрыхтоўчага аддзялення, выхаванцамі матфака і факультэта фізічнай культуры, біялагічнага і гісторыка-юрыдычнага, фізічнага і геолага-геаграфічнага факультэтаў. У перыяд падрыхтоўкі да рэспубліканскага рэферэндуму Леанід Аляксандравіч даў прыватную ацэнку сацыяльна-еканамічнай абстаноўцы ў краіне, аввостранай палітычнай сітуацыі. У такіх умовах студэнты не павінны заставацца пасіўнымі сузіральнікамі падзеяў, што адбываюцца ў Беларусі, а праяўляць разумную актыўнасць. Іх грамадзянскі абавязак 24 лістапада прыняць удзел у рэферэндуме і зрабіць свой выбар.

Л.А.Шамяткоў праінфармаваў аб сустрэчы Прэзідэнта А.Р.Лукашэнкі 2 верасня ў Белдзяржуніверсітэце з першакурснікамі і рэктарамі ВНУ краіны, дзе Леаніду

Аляксандравічу давялося выступіць. Гаварыў ён і аб асобнай сустрэчы кірауніка нашай краіны з рэктарамі дзяржаўных вышэйших навучальных устаноў, у час якой абмяркоўваліся найбольш важныя праblemsы сучаснай вышэйшай адукацыі. Перш за ўсё гэта датычыцца павышэння адказнасці кожнага з нас за даручаную справу, умацавання дысцыпліны, істотнага паляпшэння ўсёй выхаваўчай работы. У сувязі з гэтым рэктар спыніўся на тых задачах, якія трэба неадкладна вырашаць універсітэцкаму калектыву.

У час прайшоўших сустрэч, у якіх прымалі ўдзел першы прарэктар прафесар М.В.Селькін, прарэктар па вучэбнай і выхаваўчай работе дацэнт М.М.Войнаў, старшыня прафкома выкладчыкаў і супрацоўнікаў Г.І.Варатніцкі, старшыня прафкома студэнтаў Н.І.Колтышава, Леанід Аляксандравіч даў вычарпальныя адказы на шматлікія пытанні.

Па ўсіх зададзеных у час сустрэчы пытаннях рэктаратам будзе выдадзены разгорнуты загад, з якім мы пазнаёмім чытачоў у наступным нумары нашай газеты.

### НА САВЕЦЕ УНІВЕРСІТЭТА

31 кастрычніка адбылося чаргове ў бягучым навучальным годзе пасяджэнне Савета універсітэта. Па вынесеных на разгляд пытаннях яно было даволі насычаным. Першым на парадку дня стаяла пытанне аб арганізацыі работы навукова-метадычнага савета універсітэта і ўдзеле ГДУ ў дзейнасці рэспубліканскіх вучэбна-метадычных аўяднанняў. Паведамленне зрабіў першы прарэктар прафесар М.В.Селькін.

Адказны сакратар прыёмнай камісіі доктар фізіка-матэматычных навук С.Ф.Каморнікаў праінфармаваў аб выніках сёлетніх уступных экзаменаў і задачах па арганізацыі набору першакурснікаў на наступны навучальны год.

Савет універсітэта вылучыў прарэктара па навуковай работе доктара

фізіка-матэматычных навук, прафесара А.М.Сердзюкова і загадчыка кафедры філасофіі доктара філасофскіх навук, прафесара У.М.Калмыкова на выбранне членамі-карэспандэнтамі Акаадэміі навук Рэспублікі Беларусь.

Аб эфектыўнасці навукова-даследчай работы праблемнай лабараторыі перспектыўных матэрыялаў зрабіў паведамленне яе загадчык доктар тэхнічных навук, прафесар І.М.Мельнічэнка.

Па інфармацыях вучонага сакратара Л.Я.Палякова заслушаны пытанні аб выкананні рашэнняў Савета універсітэта і ўнісенні змяненняў у Статут ГДУ.

Савет зацвердзіў пералік спецыяльнасцей і спецыялізацый на бягучы навучальны год.

Па конкурсу на вакантныя пасады загадчыкам кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства абраны дацэнт У.І.Коваль, дацэнтам кафедры педагогікі -- Ф.У.Кадол.

На Савеце былі разгледжаны і некаторыя іншыя пытанні універсітэцкага жыцця.

### ХРОНІКА

Загадам па універсітэту назначаны: загадчыкам кафедры фізіялогіі чалавека і жывёлін па сумяшчальніцтву -- вучоны сакратар Гомельскага навукова-даследчага інстытута радыялогіі кандыдат біялагічных навук ШТАНЕНКА Наталля Іванаўна, загадчыкам кафедры эканомікі і сацыялогіі працы -- кандыдат эканамічных навук, дацэнт КОБРЫНСКІ Рыгор Яфімавіч.

# СЛАЎНЫ СЫН БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ

Назавіце сёння імя Льва Сямёнаўіча Выгоцкага і пра яго вельмі многі з гамяльчан не скажуць ні слова. Што ж, на вялікі жаль, у нас здаралася, калі пры жыці таленавітых, славутых людзей аб іх па розных прычынах маўчалі, або ўспаміналі зусім рэдка. І толькі тады, калі яны пакідалі белы свет, праз многія гады, а то і дзесяцігоддзі ў поўнай меры пачыналі цэнці ўх не-аспречная заслугі.

Менавіта да такіх асоб адносіцца і выдатны пісіхолаг Л.С.Выгоцкі. Але яго плённая навуковая і літаратурна-тэатральная дзейнасць набыла шырокое прызнанне як на сваёй радзіме, так і на чужбіне толькі ў 80-ыя гады. Цяпер мы пачынаем глыбока асэнсоўваць, які гэта быў высокаадукаваны і творчы чалавек, большая палова жыцця якога (дарэчы крайне кароткага) была цесна звязана з любімым ім горадам над Сожам.

## БДУ -- ЮБІЛЯР

Л.А.Шамятаў.

### Аб юбіляры -- мовай лічбаў і фактаў:

- На сённяшні дзень на 13 факультэтах БДУ па 34 спецыяльнасцях і 161 спецыялізацыі навучаецца звыш 15000 студэнтаў.

- На 122 кафедрах універсітэта працуе звыш 1400 выкладчыкаў, сярод якіх: 211 дактароў навук і звыш 900 кандыдатаў навук.

- Каля 400 прастаўнікоў больш чым з 30 краін Еўропы, Амерыкі, Азіі, Афрыкі атрымліваюць у БДУ вышэйшую адукацыю.

- У аспірантуры і дакторантуре навучаюцца каля 450 дактарантар і аспірантаў па 80 спецыяльнасцях.

- У БДУ дзеянічаюць 18 саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый.

- За апошнія 5 гадоў кожны з 13 факультэтаў БДУ мадыфікаваў традыцыйныя напрамкі навучання. Адкрылася падрыхтоўка па 16 новых спецыяльнасцях і 56 спецыялізацыях. Міжнародныя адносіны, пісіхалогія, культуралогія, эканамічная кібернетыка, біятэкнолагія, хімія лекавых прэпаратаў, экалогія, блок эканамічных і філалагічных спецыяльнасцей істотна дапоўнілі універсітэцкую паліту спэцыяльнасцей і спецыялізацый.

Са знамянальным юбілем шматтысячныя калектывы БДУ, нашага старэйшага брата, які аказаў Гомельскому дзяржуніверсітэту неацэнную дапамогу на пачатковай стадыі яго стаўлення і развіція, цепла і сардечна павіншавалі ў прывітальнym адресе вучоныя, супрацоўнікі, студэнты і аспіранты ГДУ.

Са знамянальным юбілем шматтысячныя калектывы БДУ, нашага старэйшага брата, які аказаў Гомельскому дзяржуніверсітэту неацэнную дапамогу на пачатковай стадыі яго стаўлення і развіція, цепла і сардечна павіншавалі ў прывітальнym адресе вучоныя, супрацоўнікі, студэнты і аспіранты ГДУ.

Прывітальны адрес уручы яго рэктар пісіхолаг

пастановай Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь у словам адкрытай старшыні яго аргамітэта віцэ-прэзідэнт Акадэміі адукацыі Рэспублікі Беларусь, старшыня Беларускага педагогічнага таварыства, рэктар Белдзяржпедуніверсітэта імя М.Танка Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны, Беларуское педагогічнае таварыства праўлялі Міжнародны кангрэс "Л.С.Выгоцкі і сучаснасць".

Гомельская пленарнае пасяджэнне кангрэса ўступным словам адкрытой старшыні яго аргамітэта віцэ-прэзідэнт Акадэміі адукацыі Рэспублікі Беларусь, старшыня Беларускага педагогічнага таварыства, рэктар Белдзяржпедуніверсітэта імя М.Танка Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны, Беларуское педагогічнае таварыства праўлялі Міжнародны кангрэс "Л.С.Выгоцкі і сучаснасць".

Для эксперсантаў у каледжы быў паказаны канцэрт.

Асноўная частка кангрэса праходзіла 28-29 кастрычніка ў абласным Доме настаўніка. Аўдыторыя была даволі прадстаўнічай. Сярод гасцей і гамяльчан было шмат шырока вядомых вучоных -- дактароў і кандыдатаў пісіхалагічных і педагогічных навук, волытных спецыялісту-практыкаў у галіне пісіхалогіі і педагогікі.

Удзельнікі кангрэса цеплялі віталі шаноўных вучоных з білінгя і далёкага замежжа -- Расіі, Украіны, Малдовы, Літвы, Балгарыі, Бразіліі, Грэцыі, Італіі, Харватыі і іншых краін. Раздаліся дружнія аплодысменты, калі прадставілі ганаровых гасцей кангрэса і нашага універсітэта дачку Л.С.Выгоцкага кандыдата пісіхалагічных навук Г.Л.Выгоцкую, яго ўнуку доктара пісіхалагічных навук, кіраўніка лабараторыі пісіхалагікі адукациі пры адміністрацыі Маскоўскай вобласці Е.Е.Краўцову, яе мужа доктара пісіхалагічных навук, дырэктара Інстытута пісіхалогіі Расійскага дзяржаўнага гуманітарнага універсітэта Г.Г.Краўцова.

Л.М.Ціханаў зачытаў таксама пісьмы і тэлеграмы, якія паступілі на адрес форуму пісіхолагаў ад сусветна вядомых іх калег з ЗША.

Свае віншаванні кангрэсу даслалі таксама намеснік старшыні Кабінета Міністраў У.В.Русакевіч і міністр адукациі і навукі Беларусі В.І.Стражай.

Ад імя Гомельскага аблвыканкома ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння кангрэса вітаў намеснік яго стар-



На здымку: дачка Л.С.Выгоцкага Гіта Львоўна Выгоцкая — ганаровы госьць кангрэса.

Фота У.Чысціка.

шыні А.М.Ярчак. Ён запэўніў прысутнасці, з дырэктарам дэпартамента пісіхалогіі Г.Пізы пісіхолагам Г.Барлете. Дзякуючы ініцыятыве гэтага італьянскага вучонага да 100-годдзя з дня нараджэння Л.С.Выгоцкага ў Італіі былі выраблены памятныя медалі. Першую з іх Л.А.Шамятаў ва ўрачыстай астаноўцы ўручыў дачцы Льва Сямёнаўіча Г.Л.Выгоцкай, пасля чаго з вялікай увагай і зацікаўленасцю было выслухана яе выступленне "Гомель у жыцці Л.С.Выгоцкага".

З прывітальным словам да ўдзельнікаў Міжнароднага кангрэса звярнуўся і намеснік старшыні яго аргамітэта, рэктар нашага універсітэта, член-карэспандэнт АН Беларусі, акадэмік Беларускай акадэміі адукациі Л.А.Шамятаў. Леанід Аляксандравіч гаварыў аб важнасці глыбокага авалодвання навуковай спадчынай нашай краіны, пажадаў яго ўдзельнікам поспехаў і пленнай працы, выказаў упэўненасць, што глыбокае засваенне спадчыны Л.С.Выгоцкага паслужыць далейшаму развицію пісіхалогіі як навукі не толькі ў Беларусі, але і ў сусветным маштабе.

Л.М.Ціханаў зачытаў таксама пісьмы і тэлеграмы, якія паступілі на адрес форуму пісіхолагаў ад сусветна вядомых іх калег з ЗША.

Свае віншаванні кангрэсу даслалі таксама намеснік старшыні Кабінета Міністраў У.В.Русакевіч і міністр адукациі і навукі Беларусі В.І.Стражай.

Ад імя Гомельскага аблвыканкома ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння кангрэса вітаў намеснік яго стар-

шыні А.М.Ярчак. Ён запэўніў прысутнасці, з дырэктарам дэпартамента пісіхалогії Г.Пізы пісіхолагам Г.Барлете. Дзякуючы ініцыятыве гэтага італьянскага вучонага да 100-годдзя з дня нараджэння Л.С.Выгоцкага ў Італіі былі выраблены памятныя медалі. Першую з іх Л.А.Шамятаў ва ўрачыстай астаноўцы ўручыў дачцы Льва Сямёнаўіча Г.Л.Выгоцкай, пасля чаго з вялікай увагай і зацікаўленасцю было выслухана яе выступленне "Гомель у жыцці Л.С.Выгоцкага".

Споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Выгоцкага Льва Сямёнаўіча, які нарадзіўся ў 1896 годзе ў Орши.

Гэтая гадавіна -- важная падзея для вучоных-пісіхолагаў усяго свету, таму што сёння Выгоцкі лічыцца адным з самых вялікіх мысліцеляў пісіхалогіі нараўне з Фрэйдам і Піяжэ.

Большую частку свайго жыцця ён правёў у Гомелі, куды прыехаў з сям'ёй у 1897 годзе і дзе заставаўся да 1925 года. Пасля гэтага Л.С.Выгоцкі пераехаў у Москву, куды быў запрошаны ў Інстытут пісіхалогіі, які тады ўзначальваў К.Н.Карнілаў. Тут разам са шматлікімі вучнямі, сярод якіх былі Лурыя і Лявонцыев, даў жыццё гісторычнай беларускай школе, якая сёння высока цэніцца за яе ўклад у развіціе навукі пісіхалогіі.

Свой першы крок у пісіхалогіі Л.С.Выгоцкі зрабіў, калі прадставіў наўку даклад на агульнарускім Кангрэсе нейрапісіхалогіі ў Ленінградзе у 1926 годзе. Малады дакладчык, які прыехаў з Гомеля, уразіў усіх вучоных, што прысутнічалі на Кангрэсе. Яго ўклад у навуку быў вынікам шматгадовага даследавання, праведзеных у Гомелі пры педагогічным вучылішчы. Тут ён выкладаў, праводзіў даследаванні пры недахопе сродкаў, але пры вялізным жаданні зразумець прычыны паводзін чалавека.

Л.С.Выгоцкі быў перакананым прыхильнікам прысутнасці свядомасці ў індывідууме, разглядаў свядомасць як фундаментальную з'яву пры вывучэнні паводзін чалавека. Ён арганізаваў тэатральную групу, літаратурны гурткі, часопіс "Вереск" -- выданне для распаўсюджвання культуры сярод людзей. Ён быў натхненнікам, які ніколі не спыняецца.

Л.С.Выгоцкі -- гонар і слава города Гомеля. Яго веліч агульнапрызнаная.

Сёння пісіхалагі свету ўдзячныя яму за багаты ўкладчыкам у педвучылішчы Гомеля (сёння тут ёсць невялікі музей і ў ім адзін стэнд прысвечаны Выгоцкаму) ён прывіў сваім вучням любоў да культуры, дапамагаў ацаніць беларускую літаратуру, мастацтва і эстэтыку. Калі зазірнуць у газеты таго часу, можна зауважыць, што імя Выгоцкага часта ўпамінаецца ў сувязі з яго тэатральнай дзейнасцю. У друку таго часу асвяляліся ініцыятывы, справы для роўнага горада, былі артыкулы аб маладой беларускай літаратуре.

Сёння было б мэтағодным называць адну з вуліц Гомеля імем Выгоцкага, а на доме дзе ён жыў, павесіць мемарыяльную дошку, таму што Выгоцкі вельмі шмат зрабіў для сваіх суграмадзян.

У часы Сталіна не было свабоды мыслення, але сёння свет захапляеца душаўнай сілай Выгоцкага, якую ён праявіў, заснаваўшы пісіхалогію, якая адлюстроўвае цэльнную канцепцыю структуры і функцый паводзін чалавека. Гомель павінен ганарыцца сваім вялікім земляком.

Г.БАРЛЕТА,  
дирэктар дэпартамента  
пісіхалогіі г.Пізы, пісіхолаг.

універсітэта імя М.Танка Е.А.Панько, пісіхолаг кафедры тэорыі фізічнай культуры Акадэміі фізічнай культуры і спорту Л.Д.Глазырына, зачадык аздзялення культуры Нацыянальнага інстытута адукацыі, доктар філософскіх навук В.А.Салеев.

У дні кангрэса працавала трох секцый. На іх заслушана і абмеркавана каля 20 навуковых паведамлений.

Міжнародны форум вучоных-пісіхолагаў і практикаў, прысвечаны юбілею з дня нараджэння Л.С.Выгоцкага, адстотна ўзбагаціц пісіхалагічную навуку, паспрыяе яе далейшому развіцію на ідэях нашага славутага земляка.

Б.ВАЛОДЗІН.

С общесцітетскага конкурса "А ну-ка, першакурснік!"

## ЧУДЕСА ДА И ТОЛЬКО

Ну вот и закончилась та шумная су-ста, раздражавшая комендантов кор-пусов и вахтов, мешавшая препод-авателям и деканатам, умилявшая стар-шакурсников и творчески волновавшая работников культурного центра -- суета подготовки программ ежегодного, тради-ционного общесцітетскага конкурса "А ну-ка, першакурснік!" 1996 года. Мы с вами остались довольными и рас-строенными, но одно точно -- мы при-обрели, а не потеряли.

На сцену в конкурсный день вышли все 8 команд першакурсников. После предварительных просмотров более или менее готовы были все. Кто-то по-интереснее, идеино посвежее. Кто-то попроше, без мудрствований, но с заявкой на успех. Кто-то с авантюризмом и надеждой на удачу. И всё же зависело всё от актёров-першакурсников: проведут ли они выдержанную линию темы, сыграют ли свои роли, не сдрейфят ли в зале. Дубяк.

Зритель... О нём стоит сказать отдельно. Он добр и строг одновременно. Он терпелив в ожидании чудес (кстати, обязательная тема конкурса этого года -- "8-е чудо света"). Он благодарен и щедр на аплодисменты и поддержку. Надо отдать должное группам поддержки экономического факультета. Это была чуть ли не отдельно подготовленная мини-программа со своим оформлением в виде плакатов, со своими речёвками и заводилами. Не менее эмоциональной выглядела команда болельщиков историко-юридического факультета. Порой в зале невозможно было услышать конкурсантов и фонограммы из-за приветствий зрителей.

Что же за чудеса творились на сце-не на протяжении почти восьми часов?! Порой жалеешь о том, что это конкурс, а не фестиваль. А значит, будет победитель и будут побеждённые. Переходящий приз конкурса уже в который раз вновь поселился до 1 октября 1997 года в декана-те историко-юридического факультета. Жюри и зал здесь были как никогда единодушны, и не без оснований. Сильна сценарная и режиссёрская группа, не первый год поражающая своим талантом собрать материали и написать про-граммму -- Иван Присяжный, Алексей Ященко, Валерий Серёжкин, Андрей Горбачёв, Дмитрий Улога, Сергей Михлин, Константин Мышкин; заметить и найти типажи, талантливых в актёрском, а точнее сказать, песенном, речевом и танце-вальном отношении ребят и воссоздать



Пераходны прыз агульнауніверсітэцкага конкурса "Ану, першакурснік!" у пяты раз заслужана ўручавца гісторыка-юрыдыч-наму факультету.

Фота У.ЧЫСЦІКА.

стоило браться за идею доказать, что лю-бовь -- 8-е чудо света на примере из-вестного произведения. Видимо, не хва-tает в таком случае любительского по-нимания в художественном (в полном смысле этого слова) оформления про-граммы на сцене. Думаю, что именно актёрский состав, определённое умение и желание сыграть и донести всё же вы-бранный идею помогло ребятам, при со-вершенно разной трактовке и игре, раз-делить третье место с другим творчес-ким коллективом. И здесь не должно быть амбициозных обид, здесь нужен трезвый взгляд и оценка своей работы со стороны.

Уступили явно в этом году юные би-ологи. Сумбурно представив свою про-грамму, им не хватило мастерства лю-бителей убедить зал и жюри, что эволю-ция СІНЕМА явилаась 8-ым чудом света. Как бы не доказали они чего-то, не выразили до конца жестами танцев и словами песен. Хотя и в этом творчес-ком коллективе заслуженно стали лауре-атами Виталий Коваль, Станислав Скир-ковский. Понравился залу и Дмитрий

Хорошими текстами и неплохой идеей о "8-ом чуде света" -- телевиде-ни -- подали себя першакурсники гео-голо-географического факультета. Были интересные актёрские работы Михаила Сивакова, Андрея Козыря, Ирины Лёличевой, исполнение блузовой ком-позиции Сергея Сергеевича. Но тех-ническая "сырость" программы, недоработки в актёрской игре (представление известных всем лиц, которых хотелось изобразить), порой растерянность не позволили команде подняться выше сту-пенькой. А потенциал есть и мы ещё уви-дим их в университетских програм-мах. В этом году в конкурсе они лишь шестые.

Разочаровали в этом году всегда на-ходившиеся в хорошей форме студенты факультета физической культуры. Не пе-лось им в этот день, не танцевалось. Спортивные номера отразились лишь "Яблочком" по окантовке сцены. Ну, а эффектные своей глупостью выходы пере-детых ребят окончательно дали понять -- чуда не будет. И в следующем году их преемникам, по традиции от-крывать конкурсную программу.

Практически единодушно жюри опре-делило судьбу второго места. Его об-ладателем стала команда першакурсни-ков филологического факультета. Вольно или невольно хотелось зааплодировать добром воле кают-компании быть вмес-те: чисто женской команде корабля в ис-полнении Ольги Лысяковой, Марины Плотниковой, Наталии Кужелевой и уми-лительно доброго кораблёнка (Сергей Дороженко). Перед нами неограниченно по образу во времени языком танца, великолепным исполнением песен, удачно подобранной музыкой и душевной теплотой промелькнул кусочек из жизни необычного экипажа. И как сказал один из героев программы: "Это ваша жен-ская команда корабля -- 8-е чудо света", так и мы поверили в их удачное вы-ступление, в их игру, искренность их слов. Это действительно добросовестный творческий труд, их победный скачок в призовую тройку. Семь футов под килем, вам, ребята! Спасибо и вашим стар-шакурсникам: Галине Корзун, Дмитрию Хомичу, Наталье Шангиной, Сергею Юдицкому и Александру Якушенко.

Я уже упоминала о болельщиках-эко-номистах. Ну, а участники были очень серьёзными противниками для претен-дентов на победу. Что же стало камнем преткновения перед высшей ступенькой для них? Разбросанно и по динамике однотипно шла очень слож-ная по исполнению музы-кальная программа першакурсников-экономистов.

Очень хорошие данные Людмилы Моставцовской (лучшая женская роль), Владислава Новожилова, Ольги Мамровой, я уже не говорю о просто талантли-вой и грамотной актёрской работе дуэта ведущих Гордея Климова и Евгения Емельянчика, не смогли убедить всех в безуко-риз-ненно подготовленной кон-курсной программе, а зна-чит, и беспрекословной по-беде. Как сказал один из членов жюри: "Изюминка была, да они её не сумели показать". Быть может, не

## УНІВЕРСІТЭЦКАЯ АДУКАЦІЯ У КРАЇНАХ СНД: СТАН і ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВІЦІЯ (абмеркавана на пасяджэнні Савета Еўразійскай Асацыяцыі Універсітэтав)

Сёння універсітэты многіх дзяржаў СНД знаходзяцца ў катастрофічным стане. Аб'ёмы дзяржбюджэтнага фінансавання, якія рэзка скварціліся ў апошні час, не забясьпечваюць не-абходны ўзровень матэрыяльнага становішча выкладчыкаў, студэнтаў і супрацоўнікаў, развіццё універсітэцкай адукацыі ў нашай рэспубліцы. Як адзначалася, сістэма вышэйшай адукацыі Беларусі ўключает ў сябе 39 дзяржавных ВНУ і 20 недзяржавных вышэйших устаноў. Па большым 200 спецыяльнасцях на-вучаецца каля 200 тыс. студэнтаў, прычым 180 тыс. -- у дзяржавных ВНУ. Вучэбны практэс забясьпечваюць каля 15 тыс. выкладчыкаў, з іх больш па-ловы -- дактары і кандыдаты навук. Ключавую ролю ў сістэме вышэйшай адукацыі Беларусі адыгрываюць універсітэты. У апошнія гады назіраўся рост іх колькасці. Так, калі да 1991г. у рэспубліцы існавала толькі 3 універсітэты, то сёння іх колькасць узрасла да 13.

Сярод беларускіх універсітэтаў вы-дзяляюцца дэвеялікія групы. Пер-шая -- эканамічныя, тэхналагічныя, інфарматыкі і радыёэлектронікі, педагогічныя і іншыя універсітэты. Яны з'яўляюцца профільнымі і ажыццяўляюць падрыхтоўку спецыя-лістаў па пэўных напрамках. Другая група -- класічныя універсітэты, да якіх сёння можна аднесці 3 -- Бела-рускі, Гомельскі і Гродзенскі. Толькі яны, у асноўным, адпавядаюць крытэ-рыям, сформуляваным у рамках Еўразійскай Асацыяцыі Універсітэтав.

Рэктарам БДУ была засяроджана ўвага ўдзельнікаў нарады на пер-спектывах развіція вышэйшай аду-кацыі ў Беларусі. Сённяшнія прабле-мы, якія існуюць у вышэйшай шко-ле, патрабуюць пераасэнавання яе ролі і місіі, пошуку новых падыходаў і ўстанаўлення новых прыярытэтаў.

### СУСТРЭЧА З ПІСЬМЕННИЦАЙ

У абласной бібліятэцы адбылася сустрэча вядомай беларускай паэткі Ніны Сямёнаўны Загорскай з чытача-мі. Сярод іх на імпрэзе прысутнічалі і студэнты першага курса філалагічнага факультета. І хаты размова насыла не зусім літаратурныя характеристар, яна не магла не выклікаць сапраўднага зацікаўлення слухачоў. Бо Ніна Сямёнаўна -- гэта не толькі таленавітая пісьменніца, аўтарка збор-ніка вершаў "Мне добра з вамі", але і вельмі цікавы, не-звычайны чалавек са своеасаблівай жыццёвай філасофіяй.

Журналістка па прафесіі, а зараз выкладчыца Бела-рускага універсітэта культуры, яна актыўна ўдзельнічае ў літаратурным і культурным жыцці краіны. Акрамя вершаў, Ніна Загорская піша паэмы, робіць пераклады. Не першы год яна з'яўляецца кірауніком групы, што супрапад-жает святы агонь падчас яго падарожжа да Дня бела-рускага пісьменства і друку; наладжвае Купалле на Брестчыне.

Нялёгкім быў жыццёвые шлях паэткі, але яна не зда-лася, захавала незвычайную дабрыню душы, і асноўным

Як падкраслівалася ў дакладзе, гэта было пакладзена ў аснову распрацоўкі Канцепцыі развіція вышэйшай аду-кацыі ў рэспубліцы Беларусь. У ёй прадугледжваецца інтэнсіўны шлях развіція вышэйшай адукацыі, які не патрабуе істотнага павелічэння бюд-жэтных расходаў, але дае ВНУ маг-чымасцу максімальнага выкарыстання сродкаў ад уласнай дзейнасці. Ад-значалася, што для гэтага неабходна стварыць заканадаўчыя ўмовы для пашырэння акадэмічных свабод і вутаноміі ВНУ, развіцця і стымуля-вання самафинансавання вышэйшай адукацыі ў пракцэсе вучэбнай, на-вуковай і гаспадарчай дзейнасці. Падкраслівалася, што вырашэнне гэ-тых задач у поўнай меры магчымы толькі праз прыняцце Закона аб вы-шэйшай адукацыі. Праект такога за-кона ў нашай рэспубліцы пачалі ўжо распрацоўваць.

Будучыя універсітэцкай адукацыі ў рэспубліцы ёсць звязаны з развіціем кантактаў з ВНУ Еўразійскай Асацыя-цыі, у прыватнасці, з ВНУ Pacil.

З дакладам аб задачах дзейнасці Міжнароднай Асацыяцыі прафсаю-ных арганізацій універсітэтав на па-сяджэнні выступіў старшыня пра-факома МДУ І.Б.Катлабоўскі.

Абмен думкамі, які адбыўся паміж ўдзельнікамі нарады ў Маскве, да-ёт сёння можна аднесці 3 -- Бела-рускі, Гомельскі і Гродзенскі. Толькі яны, у асноўным, адпавядаюць крытэ-рыям, сформуляваным у рамках Еўразійскай Асацыяцыі Універсітэтав.

Рэктарам БДУ была засяроджана ўвага ўдзельнікаў нарады на пер-спектывах развіція вышэйшай аду-кацыі ў Беларусі. Сённяшнія прабле-мы, якія існуюць у вышэйшай шко-ле, патрабуюць пераасэнавання яе ролі і місіі, пошуку новых падыходаў і ўстанаўлення новых прыярытэтаў.

Н.КОЛТЫШАВА, старшыня прафакома студэнтаў, член прэзідымума Савета Міжна-роднай Асацыяцыі прафсаю-ных арганізацій універсітэтав краін СНД, удзельніца нарады.

прынцыпам Ніны Сямёнаўны з'яўляецца біблейскі запа-вет: "Возлюби білінга своего, как самого себя". Пісьменніца шчыра верыць у выратавальну силу Даб-рыні, малітвы да Бога. Усе яе спадзяванні і надзеі зна-ходзяць адлюстраванне ў творчасці, вось чаму пазэя Ніны Загорской -- гэта прысяга Чалавечнасці, Чуласці, Слагадлівасці, лірчная споведзь душы:

Пазэ пачынаеца са здзіўлення,  
Пазэ пачынаеца з Дабрыні.  
З духоўнага акрылена.  
З Любові, З трылогі, з Абнаўлення.  
У Праўдзе -- яго карані.

Сустрэча з Нінай Сямёнаўнай Загорской -- гэта свовасаблівы ўрок Дабрыні і душэйнай шчодрасці, які атрымліваю кожны з прысутных. І можа сапраўдна наш свет стане крыху лепшым, калі ў кожным сэрцы прагаста-ць зярніты прыязнасці.

Святлана КАГАН, студэнтка гр.БА-13 філалагічнага факультета.

## МАЛЕНЬКІ ВОСТРАЎ МІНУЎШЧЫНЫ

Нашае сучаснае жыццё падобна на хуткаплынную раку, якая нясе нас на караблі ўсю ў невядомую краіну будучага. Пагадзіцца, як рэдка ў час нашага падарожжа мы азірамся назад, каб не губляць дарэмна часу, каб хутчэй убачыць, што хаваецца за наступным паваротам. І зусім нечакана на нашым шляху мы сустракаем невялікія астраўкі мінушчыны. Многія падарожнікі пагардліва абмінаюць іх, але я запрашаю вас сысці на адзін з такіх астрavoў. І вось мы апынуліся там, дзе няма ні грукату, ні пылу, ні мітусні, дзе пануюць размераны стагодзіямі гаспадарчы рым жыцця і таямнічыя чырвоныя знакі на белых ручніках. Мы апынуліся ў выставачнай зале горада, што гасціна расчыніла свае дзвёры і запрашае нас наведаць новую экспазіцыю "Ручнік і намітка ў прасторы і часе".

Галоўным экспанатам выставы з "яўляеца ручнік: вакол яго канцэнтруюцца, праз яго ўзоры падаюцца народныя святы, важныя моманты ў жыцці чалавека. Тут сабрана каля 400 тканых вырабаў. І адразу здзіўляе багацце ўзору і колераў ручніку, адметнасць і непаўторнасць кожнага з іх. Чаму менавіта гэтай рэчы гаспадарчага быту аддалі перавагу стваральнікі выставы? Чаму такому незаўажнаму, на першы погляд, ільняному вырабу надаецца такое вялікае значэнне?

Усё становіца зразумелым пасля наведвання гэтай выставы. На мой погляд, галоўней задумай стваральнікаў было паказаць саматкі ручнікі рознабакова, шматпланава, каб наведальнікі выставы зразумелі, які важны сэнс надаваўся гэтай рэчы на працягу ўсяго жыцця беларуса.

Ручнік быў маўклівым сведкам самых адказных момантаў у жыцці наших продкаў: ён суправаджаваў чала-

века ад самага нараджэння да апошняга ўздыху, быў галоўнай дзеючай асобай на вяселлі, і на полі без яго не абыходзіліся. У звычайні, будзённыя дні ручнік быў патрэбны ў гаспадарцы, а ў свята яму адводзілася пачанская роля. Аднак для кожнай падзеі, кожнага свята быў прымеркаваны свой малюнак. Колькі цікавай інфармацыі занатавана ў гэтых загадковых знаках-зорках! Гэты белы адрэзак тканіны можна параўнаць з летапісным лістом, на якім літары замяняюць зоркі, рыскі, фігуры. Менавіта тут, на выставе, можна даведацца, што азначаюць гэтая вышывальныя "літары", навучыцца чытаць колеры. І толькі тады разумееш, што малюнкі, змешчаныя на тканым адрэзу, не выпадковыя, а абумоўленыя тымі мэтамі, да якіх прызначаюцца ручнікі.

Побач з кампазіцыямі з ручнікоў, якія сабраны ў адпаведнасці з кожнымі святамі, мы можам бачыць карціны з сялянскага быту: ткацкі становок, калаурот, рыбалоўныя прылады, пакінутыя на беразе ракі, або дэіццяную калыску, якую бралі жнеі з сабой у поле, або цэлую кампазіцыю пад назвай "Кірмаш", дзе ў багатым выбары прадстаўлены ўзоры ручнікоў, вырабамі якіх славіцца вёска Неглюбка Веткаўскага раёна.

На працягу ўсёй выставы нас суправаджваюць прыказкі, прымаўкі, загадкі, песні, успаміны пра абраады, занатаваныя на тканіне і змешчаныя ў адпаведнасці да кожнай кампазіцыі.

З лёгкім сумам мы развітваемся з гэтым маленькім востравам нашага мінулага, аднак уражанне чысціні і прыгажосці пакідае свой адбітак у памяці.

**Алена ЕПІШАВА,**  
студэнтка гр.Б-12 філалагічнага факультэта.

Па слядах наших выступленняў

## "ДАБРЫНЯ" ПРЫХОДЗІЦЬ НА ДАПАМОГУ?

У "Гомельскім універсітэце" ад 17 верасня 1996 г. працы гала артыкул "Дабрыня" прыходзіць на дапамогу".

Прачытала, і зноў пачала крываточышь старая рана аб тых жывёлах, якіх пакінулі гаспадары, аб тых, якіх можна сустрэць на гурах смесі, звалках, пустырах.

Добрая і высакародная задача стаіць перед гарадскімі таварыствамі абароны жывёл "Дабрыня" -- "дапамагчы выжыць "братаў нашым меншым". Гэта іх мэта, справа, але як яна вырашаецца? Ці ёсьць вынік? Не! Не! І яшчэ раз не!

Бяздомных сабак і катоў на вуліцах горада становіща ўсё больш і больш. Дык чым жа займаецца гэта таварыства? Ездзіць па хатах, ратуе бедных жывёл ад жорсткіх гаспадароў -- добра. Але колькі разоў на тыдні ім тэлефануюць па такіх пытаннях? Раз? Ці два разы? А ўвесь астатні час мы

пяршліва сядзім і чакаем наступнага тэлефанавання ці займаецца папяровай валақітай? Так? А чаму б не арганізаўваць спецыяльныя вальеры для бяздомных жывёл? Чаму б не ачышчачь горад ад такіх сабак і кошак, менавіта ж такім чынам магчыма паменшыць колькасць дэрматычных захворванняў.

Можна ж арганізаваць нейкую суполку, якая б перадавала здаровыя жывёл жыхарам, якія хочуць мець хатніх жывёл.

Дзе наша гуманнасць, практычнасць, разумнасць, позірк у будучыню? Ці мы можам толькі сварыша, здымашь штрафы, выхваляшь аб сваіх здольнасцях, "дасягненніх" у гэтых спраўах.

самас дрэннае -- сваркі і ганьба ў трапейбусах, чэргах і гэтак далей.

Вось вам і таварыства абароны жывёл "Дабрыня"? Ці з гэтага трэба пачынаць? Не! Дык давайце ж разам паспрабуем што-небудзь змяніць у гэтым жыцці. Нам жа ісці ў будучыню, нам вучыць нашых дзяяцей. А чаму мы іх навучым? Як трасці штрафы, як ганьбіць? Не, не гэтamu іх трэба вучыць. Яны павінны бачыць ад нас чысціні, дабрыню і рапыянальны падыход да ўсіх спраў.

**Н.ПРАВАДНІКОВА,**  
студэнтка гр. Б-41.

Ад рэдакцыі: выказаныя аўтарам думкі не з'яўляюцца бяспрэчнымі. У многім з ім можна не пагадзіцца. І ўсё ж кожны мае права падзяліцца імі на старонках нашай газеты.

З ачыненівецтвеннага конкурсу "Анч, першакурснік!"

## ТАК ТРЫМАСЬ!

Ацэнку дае глядач

Прайшоў чарговы конкурс "Анч, першакурснік!" і як заўсёды, па традыцыі ў ім прынялі ўдзел 8 каманд -- кожнага факультэта. Намаганнямі яго арганізатораў, ўдзельнікаў і нашых пастаянных вядучых А.Віннікава і А.Піліпенка ён пераўтварыўся ў сапраўднае шоу. Трэба сказаць, што ўсе факультэты ў гэтым годзе прадставілі дастойныя праграмы, але ўсё ж такі хтосьці быў і лепшым.

Прыемна здзіўіў усіх матэматычны факультэт, які змог падніцца з восьмай на трэцюю прыступку ў іерархіі каманд і падзяліў яе з будучымі эканамістамі. На гэты раз журы ўстанавіла новы прэзідэнт: адно месца аддало дэзвюм камандам. І, на маю думку, зрабіла абсалютна правільна. Вельмі цяжка было выбраць лепшых, асаўлюва з тых каманд, якія занялі 1 і 2 месцы: гісторыка-юрыдычнага (якая паказала смешную і ў той жа час чуллівую гісторыю кахання) і філалагічнага (якая вельмі пераканаўчы даказала, што жанчыны могуць усё, нават кіраваць караблём, нягледзячы на перакананне мужчын і Караблёнка, што "жанчыны на караблі -- гэта бяды"). Але гісторыкі і юрысты былі крыху мацнейшымі і ўжо ў пяты раз даказалі, што яны -- лепшыя. "Кубак першакурсніка" зноў вярнуўся ў "родныя" сцены дэканата гісторыка-юрыдычнага факультэта.

Сапраўдны зоркай шоу каманды-пераможцы стала Даніла Малахаў, які тут жа быў заўважаны вопытным вокам кіраўніка СТЭМа ГДУ Ю.І.Капоці і запрошаны ў яго калектыв. Так што, магчыма, мы цяпер часта будзем бачыць яго на сцэне нашага ўніверсітэта, але, урэшце, рашэнне застаецца за ім. Дарэчы, яму ж дастаўся прыз -- талісман ад Лёліка Кастроўскага і прыз за лепшую мужчынскую ролю ад фірмы "Дайлар". І, наогул, гэта каманда сабрала, бадай, самыя вялікі ўраджай прызоў: лаўрэатамі конкурсу сталі В.Алдошкін, В.Косач, Е.Шаўчэнка, Л.Сінякоў.



Даніла Малахаў (гісторыка-юрыдычнага факультэта) -- уладальнік прыза за лепшую мужчынскую ролю.

Прызы былі прадстаўлены спонсарами конкурсу гэтага года кампаніяй "Сцімарол", якая наладзіла ў перапынку бясплатную раздачу жвачак ўдзельнікам і глядачам, а прзызы за лепшую жаночую (Л.Мастаўцова з эканамічнага факультэта) і мужчынскую ролі былі ад фірмы "Дайлар": прыз сімпатый глядачу і бясплатны запрашэнні ў дыскатэку "Лайт" для ўсіх ўдзельнікаў конкурсу атрыманы ад фонду падтрымкі і развіція культуры, які ўзначальвае С.Ярмак. Фінансава падтрымала прафком студэнтаў ГДУ.

Конкурс працягваўся больш шасці гадзін. "А што ж было потым?" -- спытаце вы. Пакуль журы абліччоўвалі прадстаўленыя праграмы і прысуджала месцы, глядачы ўзыходзілі на сцэну атаків, якія не сумавалі. Перад імі выступалі сталічныя госці -- СТЭМ Міжнароднага недзяржайнага інстытута працоўных і сацыяльных адносін (г.Мінск) пад кіраўніцтвам выпускніка нашага ўніверсітэта В.Гатальскага. І хажія глядачы паспелі стаміца (згадзіцца, вытымца шэсць гадзін жартай -- гэта не смешачкі), у час яго выступлення аплодысменты не змаўкалі. І мне падумалася: напэўна, трэба часцей запрашыць да нас гасцей з не такога ўжо далёкага ад нас Мінска.

Затым глядачоў працягвалі смяшыць любімцы публікі Лёлік Кастроўскін і СТЭМ ГДУ сваім пародыямі на толькі што ўбачаныя выступленні першакурснікаў. І зноў -- шквал аплодысменту і мора смеху. А журы ўсё абліччоўвалі і прысуджала...

І вось, нарэшце, члены журы пад гром аплодысменту з'явіліся на сцэне і начало ўзнагароджванне. Многія сталі лаўрэатамі конкурсу: С.Скіркоўскі (біофак), Д.Міраеўскі (факультэт фізічнай культуры), С.Сяргейчыкай (геолагія-географічны факультэт), Е.Емельянчыкай (економфак), Р.Сарокін (фізічны факультэт), Н.Кужалева (філфак), специяльны прыз ад кампаніі "Сцімарол" атрымала Ю.Басаргіна.

**А.КАДОЛ,**

студэнтка 4-га курса гісторыка-юрыдычнага факультэта.

Фота У.ЧЫСЦІКА.



Ведай нашых!!! Гарачая падтрымка балельшчыкамі сваёй каманды.

## У ЭФІРЫ -- ВУЧЭБНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ

На самыя разнастайныя культурныя мерапрыемствы, якія праводзяцца ў нашым універсітэце клубам мастацкай самадзейнасці, не заўсёды, на жаль, могуць трапіць усе жадаючыя студэнты. Актавая зала змяшчае усіх не ўстане.

Але выйсце знайдзена! Паглядзеце канцэртныя праграммы, конкурсы, што праходзяць у ГДУ, можна ў запісу, па 9-

му настроечнаму каналу кабельнага тэлебачання. Кожны аўторак і чацвер у 11 гадзін 40 мінут па гэтаму дыяпазону выходзіць у эфір вучэбнае тэлебачанне ГДУ. Яно дэманструе ўсё самае цікавае, што адбылося ў нашым універсітэце.

З усімі пытаннямі, якія ўзнікнуць у вас пасля гэтай інфармацыі, а таксама з вашымі праектоў, вамі можна звязацца па тэл. 57-97-05, 57-72-22.



### ВЯСЁЛЫ НЕРАНЫНКА



\*\*\*

\*\*\*

Студэнт вяртаецца з экзамена.

Бацькі пытаюцца, якое ўражанне засталося ад професара, які прымаў экзамен.

— Вельмі набожны чалавек, — адказвае сын студэнт. — Калі я адказваў, ён увесь час падымаў вочы ўверх і гаварыў: "Божа ж мой, божа ж мой!..."

\*\*\*

-- Які самы выдатны прадукт падаравала нам на сёняшні дзень хімія? -- пытаецца професар у студэнта.

— Бландзінак! -- адказаў студэнт.

-- Ну што ж вы хвалюецеся, -- гаворыць студэнт-медык, які праходаіць практику ў паліклініцы, паціенту, — пульс у вас нармальны.

— Доктар, вазьміце левую руку. Правая — пратэз...

\*\*\*

Дыктар ЦТ:

— Паважаныя таварыши тэлегледачы! Просім прабачэння за памылку: вы глядзіце не дэманстрацыю мадэллю французскага адзення вясенняга сезона, а дэманстрацыю французскіх работчыкі...



**Акселерацыя.**

### УЗДЕМАКРЫСНАЕ СУПРАДУЧИНШТВА

У пачатку бягучага навучальнага года на базе СШ № 36 г.Гомеля адкрылася беларуска-славянская гімназія імя І.Мележа. Тут хлопчыкі і дзяўчынкі могуць вывучаць акрамя агульнаадукатыўных прадметаў украінскую, лацінскую, польскую, італьянскую мовы, а з англійскай і нямецкай -- знаёміца найбольш паглыблена.

На пачатку любой новай справы бываюць свае праўлемы, вырашаць якія вядома ж лягчэй з дапамогай зацікаўленых і кампетэнтных людзей. Так, у распрацоўцы вучэбных праграм настаўнікам гімназіі аказваюць адчувальную дапамогу выкладчыкі кафедр беларускай мовы і беларускай культуры нашага універсітэта. Некаторыя з іх уведзены ў склад вучонага савета гімназіі.

Многія сёлетнія выпускнікі гуманітарных факультэтаў ГДУ папоўнілі педагогічныя калектывы гімназіі, тут жа праходзяць практику студэнты беларускага і рускага аддзялення філфака.

Развіццё і ўмацаванне ў далейшым контактаў паміж нашым універсітэтам і сярэдняй навучальнай установай новага тыпу будуць прыносіць узаемную карысць.

**(Наш кар.)**

### ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ імя Ф.СКАРЫНЫ

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне вакантных пасад па кафедрах:

- алгебры і геаметрыі -- асістэнта;
- псіхалогіі і давузаўскай падрыхтоўкі -- асістэнта;
- тэарэтычнай фізікі -- асістэнта;
- оптыкі -- дацэнта.

Тэрмін падачы заяў -- не пазней 1 месяца з дня апублікацыі паведамлення.

Заявы накіроўваць на адрес: 246699, г.Гомель, вул.Савецкая, 104.

**РЭКТАРАТ.**



-- Дрэни вы выхоўваеце майго хлопчыка! Акрамя штрафу і выцвірэзіка нічога прыдумаць не можаце...

Аўтары надрукаваных матэрыялаў існуюць адказнасць за падбор і дакладнасць прыведзеных фактав, цытат, эканамічных даных, асабістых імян, геаграфічных назіраній і іншай інфармацыі, а таксама за тое, каб у матэрыялах не ўпрымалівалася даных, якія не падлагаюць адкрытым публікацыям. Редакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку амбэркавання, не раздзяляючы пункту гледжання аўтара.

**ЗАСНУВАЛЬНИК** -- Гомельскі дзяржавны ўніверсітэт імя Ф.Скарэны.

Наш адрас: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, пакой 1-18, тэл. 57-43-21. Рэгістрацыйны № 263

Спонсар газеты -- прафком студэнтаў

Газета набрана і зберстана на настольна-выдавецкім комплексе ІВЦ ГДУ, адрукавана на фабрыцы "Папесцір", г.Гомель, вул. Савецкая, 1.

**Рэдактар**  
**Ул.П. БАЛОГА**

Аб'ём 1 друк. арк.  
Тыраж 1.000 экз.  
Заказ 555.

Падпісаны да друку 6.11.96.